



Пад развагу з прычыны Дня Коопэрацыі

(12.VI у Польскім Гаспадарстве адбыўся Дзень Коопэрацыі).

Час паваенны — гэта час узросту нацыяналізмаў. Прыняў ён у шмат якіх краёх розныя формы і ахварбоўкі, але ўсюды мае адну афіцыйную задачу — абараняць сваю нацыянальную групу перад націкам, перад паходам групы другой. На’т такія ярыя, здавалася-б, старонынкі інтэрнацыяналізму, як камуністы, і тыя маюць свае чиста нацыянальныя інтарэсы. У памяшчэннях французскай камуністычнай партыі відацца гэткія напісы-лёзунгі, як „праца ў Францыі толькі для француза“.

Сарганізаваныя нацыяналізмы паасобных народаў маюць на мэце аднак ня толькі абарону свайго групавога інтарэсу перад другімі нацыянальнымі групамі, але ѹшчэ ў большай меры гатуюць наступ на другія групы. Бачылі мы гэта на прыкладзе італьянска-абісінскай вайны, дзе нацыяналізм італьянцаў напаў і падбіў стаячу на ніжэйшым культурна і грамадзка-гаспадарчым узроўні грамаду абісінцаў. З мінулага і сучаснага стану Эўропы бачым, што нацыяналістычны кірунак узрастает і магчыма, што будзе далей узрастает і ня толькі ў вялікіх гаспадарствах, як Нямеччына, Італія, але і ў меншых, як Мадзяршчына, Румынія, Югаславія, і г. д. У Польшчы нацыяналістычны кірунак спатыкае супроцьдзеяньне ў шматлікіх нацыянальных меншасцяў, якія не зракуцца сваім ўласнага народнага „я“. 13

У гэткіх абставінах народам негаспадарственным (недзяржаўным) вельмі цяжка весьці сваю

ня толькі палітычную, але і грамадзка-культурную, чиста асьветную працу. Асабліва цяжка гэта для тых нацыянальнасцяў, якія ў пару гаспадарчага і палітычнага лібералізму ня здолелі належна развіць нацыянальны съведамасці. Апошнія адносіцца асабліва да нас, Беларусаў. Дзе-ж тады нам шукаць ратунку? Бязумоўна, ратунак мусім знайсьці ў сабе. Перад вайною польская патрыёты шукалі ратунку ў сацыялізме, праз каторыя праішлі амаль усе незалежніцкія дзеячы Польшчы, пачынаючы ад выхадцаў гораду і вёскі, а канчаючы на аблшарніках. Шмат хто з іх паслья пакінуў сацыялізм і на’т з ім змагаўся і змагаецца. Гэта аднак не перашкаджала ім у патрэбе карыстацца сілай фізычнай і маральнай сацыялізму. У нашыя часы, у часы ўзросту нацыянальной ненавісці, у часы пажырання слабейшага сільнейшым, сацыялізм шмат страціў з свайго папярэдняга аўторытету і сілы. Тому мы мусім шукаць ўшчэ іншых сілаў, якія знаходзяцца каля нас, а асабліва ў нас самых.

У сучасны момант той адыгрывае ролю, хто сільны ня толькі маральная-палітычна, але і гаспадарча. Народны арганізм Украінцаў ці жыдоў у Польшчы таму адыгрывае такую вялікую ролю, што ён скансалідаваны нацыянальна і гаспадарчча. Украінцы моцна стаяць арганізацыйні гаспадарчымі, перад усім коопэратыўні, жыды тое саме маюць у гандлі і промысьле прыватным. Мы ані таго, ані друго-

га ня маєм. Пры сучасных абставінах трудна спадзявацца на разьвіцьцё беларускага прыватнага гандлю і промыслу, які цалком захоплены ў чужбы рукі. Тому мусім зьвярнуць асаблівую ўвагу на арганізаваны гандаль і прымысловое ператворства — на коопэрацию. Бязумоўна, у цяперашнім стане коопэрация мае кіраўніцтва на нашых землях з людзей нацыянальна нам чужых. Але ніз, падстава чиста беларуская. Нам трэба толькі стыхійна ўліца ў рады коопэрациі, якая пры добрых нашых старанінях ня толькі дасьць нам магчымасць віцінцу чужбы элемэнт з гандлю і часткава з промыслу на нашых землях, але што галаўней, дасьць нам вялікую апору ў нашым жыцці агульна-народным. Як не казаць — арганізацыя гэта сіла. А нам якраз не хапае арганізацыі, якраз не хапае арганізаванае сілы. У коопэрациі мы навучымся цаніць грамаду, навучымся жыць паграмадзку і думаць супольнымі катэгорыямі. Коопэрация мае апрача гаспадарчай рацыі, вялікую сілу маральна-ўзгадаваўчую. Яе нам выкарыстаць трэба.

П—М.

Гэты нумар „Шляху Моладзі“, з прычыны Дня Коопэрациі пасвячаем спрабам гаспадарчым. Пры тым паведамляем, што ў м-цы ліпні сёл. „Шлях Моладзі“ выйдзе толькі адзін раз, дні 25.

Нумар гэты з прычын тэхнічных выходзіц з спазненнем.



Падтрымлівайма сваіх рамесльнікаў

У 19-гым стагодзьдзі, калі моцна разъвіваўся фабрычны промысел, рамяслу згубіла сваю даўнейшую сілу і значэньне. Фабрыкі масава пусцілі на рынак свае вырабы, якія ў прадажы былі шмат танейшыя за вырабы рамесленыя. Але з гэтага навыгаднага палажэння рамяслу ўсё-ж выйшла пераможна. Практыка выявіла, што побач промысловай прадукцыі, можа зусім добра разъвівацца і рамяслу.

Вось-же цяпер усюды дбаяць аб магчымыя найшырэйшае разъвіцьцё рамяслу, якое ў цэласці гаспадарчага жыцьця кожнага народу займае выдатнае месца.

Як-жа гэтая справа прадстаўляеца ў нас, Беларусаў?

Ня зусім добра. Беларусы да рамесленай фаховасці ня прывязваюцца. Сярод беларусаў добрыя рамесленыя фахоўцы — праправажна чужынцы: шаўцы, краўцы, кавалі — жыды, скуры вырабляюць — татары, а аўчыны беларусам на кожухі прыяжджаюць — расейцы аж з калужскай губэрні. Цяпер у беларускія сёлы наехала ўжо нямана рамесленікаў з каранной Польшчы. Тут трэба адзначыць, што ў Польшчы існуюць спэцияльныя арганізацыі, якія накіроўвуюць польскіх рамесленікаў у наш край і іх тут падтрымліваюць пазычкамі грошаў і арганізацый варштатаў працы.

Гэтак прадстаўляеца рамесленая справа ў нашай краіне. На яе трэба зьвярнуць належную ўвагу і нам, беларусам.

Нашия сёлы поўныя народу: на малаземельных гаспадарацках за адным аднаконным плужком можа хадзіць па двух артагёў, маючы яшчэ ў „рэзэрве“ бранавалока-падростка і пастуха, а шафу, хамут, кесоны на калодзеях і інш. робіць рамесленік, што прыехаў здалёку і добра тут маецца.

Кожны, хто захоча на гэта зьвярнуць увагу, прызнае, што тут нешта не ўпарадку. Кожны прызнае, што гэтуя справу трэба паставіць вось гэтак:

Беларуская моладзь павінна брацца за рамяслу; павінна вучыцца рамяслу фаховага, а не „кустарнага“, якое ў беларусаў абазначаеца сказам насымешкі „клін і мох“. Беларусы павінны дэваць работу сваім беларускім рамесльнікам і купляць вырабы рамяслу ў сваіх беларускіх рамесльнікаў.

Гэткай салідарнасці вымагае і цэласць гаспадарчага жыцьця нашага народу і ўласны інтэрэс кожнага, нацыянальна-съведамага і нясьведамага нацыянальна, беларуса.

М. А.

Грамадзяне! Памятайце аб бел. моладзі і прысылайце ахвяры на дапамаговы фонд беларускай вучнёўскай незаможнай а здольнай моладзі на адрыс: Red. „Slachū Moładzi“ — Wilno, Zavalnaja 1. Свая беларуская інтэлігенцыя найлепш дбае аб дабро для Беларускага Народу!

Dr. Jadviha i Stanislaŭ Hrynkiewičy

9)

Umovy i zahady nieabchodnyja dla zdaruju

Hygijena spažyvieckich produktaў

Małako, možna kazać, najbolš raspaūsiudžana strava ū świecie žyviołau i ludzie. Kožny čałaviek, nia hledziačy na bahaćcie, znatnaś rodu i h.d. Šmat miesiacaū u pačatku žycia žyvie vyklučna małakom. U biełaruskich umovach sialanskaje haspadarki małako pavinna być nia tolki važnym, jak krynica tannaje i dobrage stravy a adnačasna krynicaju dochodu, pry dobrym vykarystańni usich mahcymaściau pry haspadarcy z małočnymi produktami.

Spynímsia tutaka vyklučn nad hygienična-lekarskaju staranoju małočnaje problemy.

Kožny viedaje jak vyhľadáje małako — heta biełaja ciakomina (cieča), jakaja zaležna ad bolšaha ci mienšaha prac. kľustači ū joj byvaje žaūtavataja abo siniavataja. U małace majem vadu, białki, kľustač, sol i cukar. Praktyčna ū žyčci pobač z małakom žančynaū karystajemsia ū nas amal nia vyklučna małakom karou. U inšych naroda raspaūsiudžana karystańnie małakom kozaū, aviečak, kabyłaū.

Małako žjaūlajecca produktam adumysłowych małočnych załozaū, ci jak kažam — „hrudzioū“ ci „vymja.“ Załyzy małočnyja pracujuć nie zausiody. Pačynajuć pracawać pašla pieršych radoū, kab prakarmić novanarodžanaje dzicia. Ludzi vykarystojuć pracu załozaū, žbirajući sabie małako, nie adadujočy zusim, abo tolki častkava, prydnamu ūlašniku — h. zn. dziciaci maciary.

Pieršaje małako pašla radoū maje asobny nazou — małodziva. Małodziva vydzialajecca svaimi svomaściami ad štodiennaha małaka: jano kluściejšaje, maje bolš mineralnych solaū i dziakujučy hetamu jano pracyšcje stravatraučy prachod.

Kali małako staić spakojna ū pasudzinie, ziarniatki kľustači ū jom vychodziač navierch i tuju častku małaka, dzie henaje kľustači budzie najbolš, zaviem śmiatanaju. Sabraūšy žvierchu śmiatanu, pakinem małako „posnaje.“ Jośc adumysłovaja prylađa, jakaja nie dazvalaje sabiracca śmiatanie. U prylađie henaj pad vialikim ciskam (da 250 atmasfe-raū) ziarniatki kľustači robiacca nadta drobnieńki mi i astajucca raspylenymi u masie małaka, sabirajučsia naviersie. Nazyvajem heta homogenizacyj.

Małako śviežaje smašnaje, krychu saładkavata-

Зъмены ў савецкай земляробскай гаспадарцы

Ад пачатку існаваньня савецкай улады земляробства ў Саветах праішло некалькі этапаў. Яшчэ на першым зъезьдзе Саветаў, у часы кастрычнікавага перавароту, быў выданы дэкрэт аб сканфіскаваньні бяз выкупу памешчыцкіх і царкоўных земляў, якія разам з жывым і мёртвым інвэнтарам перайшлі ў распрадажэньне гмінных Земскіх Камітэтаў і паветавых Саюзаў Сялянскіх Дэлегатаў. Права да зямлі прыслугоўвала кожнаму, хто сам з сваім сям'ёй хадеў зямлю абрэбліць індывідуальна, ці супольна.

Крыху пазней, бо 19.II.1918 г. Выканайчы Камітэт Саветаў выдаў дэкрэт аб соцыялізацыі зямлі. Ад гэтага часу зямля перайшла з індывідуальнай уласнасці на ўласнасць усяго народу, у дадын выпадку гаспадарства (дзяржавы), як эманацыі (даверніка, прадстаўніка) народу. У тым-жы годзе 27 чэрвеня маскоўскі губэрніяльны зъезд Саветаў прыняў пастанову, што: „Задачай пралетарыяту і беднага сялянства ёсьць арганізацыя камун і савецкіх гаспадараў. Падзел зямлі, жывога і мёртвага інвэнтара ёсьць на руку толькі багацейшай частцы сялянства, кулаком. Для беднатаў адзіны ратунак — арганізацыя камун і вялікіх саўгасаў. Не дзяліць двароў, а арганізацаць з іх камуны“. У тыдзень пазней Рада Народных Каміса-

раў утварыла фонд з 10 міл. рублёў, які меў пайсцы на рэалізацыю вышэй паданай пастановы. У 1919 г. пайшлі далейшыя дэкрэты аб арганізацыі калектыўных гаспадараў, пры чым адровыніваю іх троі віды: камуны, арцелі і тозы (т-ва супольнага абрабління зямлі). На працягу ад 1918 г. (кастрычнік) да 1921 г. (красавік) стварылася: 3120 камунаў, 10185 арцеляў, 2514 тозаў. Прычыны, якія спонукалі савецкую ўладу арганізацаць вялікія гаспадараў, не выплывалі з саме толькі праграмы камуністычнай партыі: хадзіла тутаб рэчы больш рэальныя — аб хлебе. Усе маладыя, усе здольныя сілы з вёскі былі выпампаваны ў чырвоную армію. Асталіся ж толькі старыя і дзеці. Вайна, якая трывала без перарыву ад 1914 г., да рэшты зыністожыла ня толькі промысел, але і вёску. Для колькімільённай савецкай арміі не хапала хлеба. Не хапала так-же хлеба і для гораду, дзе сядзела найбольш верная апора савецкай улады — пралетарыят. Зямлі ў Саветах хапала, ня было толькі каму је абрабліць. Мала таго. Ня было спрыяльных умоваў для разьвіцця сельскай гаспадаркі. Гроши савецкія ўпалі. Наступіла спэкуляцыя таварамі. Улада на свае патрэбы не магла на вёсцы купіць патрэбны колькасць хлеба і змушана была тасаваць рэквізыты. Забіраўся ад сялян хлеб,

які, па думцы сав. ўлады, быў лішнім ураджаю. Селянін, якому за мінімальную аплатай забіралі хлеб, не хадеў яго шмат прадукаваць і стараўся мець толькі на свае патрэбы. І вось тут пры помочы калектыўных гаспадараў думала сав. улада налажыць кантроль. Аднак памылілася. Камуны і арцелі першага пэрыяду арганізаўваны былі не гаспадарамі, а камуністамі, часткава анахістамі, якія працаваць у сельскай гаспадарцы пры сав. умовах не змаглі. Камуны адна за другой разваливаліся, павялічваючы і да таго вялікі хаос.

Бачачы тады, што савецкая ўлада пры такіх умовах ня здолеет ўтрымацца, Ленін у сакавіку 1921 г. уводзіць Новую Эканамічную палітыку — „Нэп“. У гэтым часе рэквізыты касуяцца, уводзіцца падатак у натуры, г. зв. „прадналог“, па заплаце якога селянін меў права прадаваць лішку на рынку. Быў устаноўлены прыватны гандаль. Нэп паставіў сав. вёску ў зусім новыя ўмовы. Даў ёй магчымасць выявіць свае індывідуальныя здольнасці. Таму ўжо ў наступных гадох плошча засеву значна ўзрасла, а яшчэ больш узрос ўраджай. У 1921 г. было засеяна ўсяго 50.100.000 гектараў (га), а ў 1922 — 60.300.00 га, каб у 1927 г. паступова дайсці да 87.499.000 га. Ураджай падняўся з 1.529.000.000 пудоў да 4.525.000.000. — Але ўзрасла ня толькі прадукцыя збожжа, павялічылася так-же колькасць коняў (з 20.000.000 у 1922 г.

je. Nadta redka trąplajecca, što i świeżaje małako maje blahi pach ci smak. Pryčyna hetaha ў kormie: karovy jeli papsutuju pašu horkaje zielle, abo da-stavali niekjija leki.

Zaūsiody kali małako staić, asabliwa ў ciaple, dyk jano bryźnie, a potym kiśnie. Bryzłaśc małaka heta pieršaja stupień kislaści. Kiśnie ў jano, dziaku-čy bakteryjam u pavietry, u pasudzinie, na skury. Kislaje małako maje biazumoňna svoj smak, šmat chto jaho lubić, adnak z haspadarča boku heta ūžo produkt mienš varty. Dziedza hetaha, kab nie da-puścić da kišeńnia małaka, dajuć da jaho roznichłekau, jakija adnak časta mohuć, być škodnymi dla zdaroju.

Pry kišeńni małaka bačym u jom try čaści — naviersie śmiatana, pad jeju syratka i tvaroh. U syratcy jość šmat karysnich častak z małaka, miž inšym bolšaja čaść małočnaha cukru astajecca ў syratcy, pobač z cukram bačym tamaka šmat białka dy amal nia ūsie mineralnyja soli. U svomaści kišeńnia małaka lažyć pryhatauleńnie adumyslo vych produkta takich, jak kumys, kefir, jogurt. Usie henyja produkty doúha byli nadta popularnymi dzie-la svaich lekarskich svomaścia, adnačasna ludzi pi-li ich achvotna, bo ūsie jany davoli smašnyja. U ta-

taraŭ-ža kumys žjaūlajecca, možna skazać, nacyja nalnym napitkam:

Pryhatauleńnie ūspomnienych produktaў nadta prostaje. U zvyčajnaje małako dadajuć adumyslovja bakteryi; pašla niekalkich ci niekalkinaccaci hadzin atrymoūvujuć z małaka jogurt (bakteryi — pałački jogurta), abo kefir (bakteryi kăukaskija) dy inšyja. Da kumysu treba ūziać kabylaje małako. Treba tutaka jašče dadać, sto ў kumysie jość kala 2—3 proc. alkaholu. Nia tre' tady dzivicca, što Tatars hetak achvotna jaho pjuć: ichniaja relihija zabara-niaje im pić vodku ci piva, dyk pjuć alkahol ў kumysie.

Jak užo była hutarka, kišeńnie vyklikajecca bakteryjami. Bakteryi henyja niaškodnyja. Jośc adnak i nadta niaškiepiečnyja ў małace, ad jakich, kali nia budziem ašciarožnyja, možam ciažka za-chvareć. Da najbolš raspašiudžanych i niebiašpiečnych bakteryjaū ў małace naležać bakteryi suchotaū, pašla bakteryi vuhlanki, aktinomykozy, tyfusu, karoviaczaje vospy, škarlatyny, dy jašče šmat jakich inšych. Dyk, kali čujem ab zarazie, asabliwa-ž, kali čuli ci čytali ab zahadach sanitarnych ci palicejskich uładaū, kab ašcierahacca zaraznych chvoročaū, tady treba parupicca, kab nie nažycza chvaroby z mała-

да 243.000.000 у 1928), кароў (з 248.000.000 да 380.000.000). Тоё саме было з съвінням і авечкамі.

У Савецкай Беларусі час Нэпу быў вельмі спрыяючым ня толькі для народнай гаспадаркі, але і для беларускай культуры. Дзякуючы даволі ліберальнастю трактаванью нацыянальных рэспублік, у Беларусі вядзеца тады перабудова аграрнай структуры. Побач з надзяленьнем сялян зямлём у формах саўгасных і калгасных, выдзяляюцца самастойныя гаспадары на хутары. Не здарма пасъля, пры ліквідацыі г.зв. нацыянал-дэмакратаў („нацдэмам“) савецкая прэса пісала, што „нацдэмами шлюць у нарком землі Прышчэпу“), сеяць хутары як рэпу“. На вярху савецкага алімпу былі тады спречныя кірункі па пытанью развязкі земельнай справы. Левае крыло партыі, на чале якога быў Троцкі, стаяла за разбудову промыслу. Сродкі на разбудову промыслу радзіў ён узяць з вёскі. Развіцьцё промыслу мела адцягнуць з вёскі шмат лішніх там рук і памагчы ў сацыялістычнай перабудове вёскі. Другое крыло партыі, на чале з Бухарынам і Рыкавам, стаяла за далейшай разбудовай новай эканамічнай палітыкі; стаяла яно за тым, каб памагчы развязвіца і ўзмоцніца сялянству, съкіраваць надвыжку ўраджай на міжнародны рынак, разбудаваць унутраны рынак і,

*) Прышчэпаў гэта тагачасны камісар земляробства Сав. Беларусі, расстрэлены пасъля ў пару „ліквідацыі нацдэмамаўшчыны“.

апіраючыся на яго, будаваць прымусел.

На вёсцы тымчасам адбываўліся цікавыя працэсы. Дзякуючы даволі ліберальнай палітыцы, на вёску пачалі съцякацца гадунцы вёскі, якія перш выехалі ў горад. Адплыў з гораду быў вялікі. На вёсцы лягчэй было пражыць. Пачалося драбленыне гаспадара. Інвэнтар падчас вайны і рэвалюцыі быў зьністожаны. Асабліва адчувалася нястача коняў, у выніку чаго бяднейшыя гаспадары не маглі належна абраціць сваіх палёў і пачалі здаваць зямлю ў арэнду сялянам багацейшым, самі працуячыя як наёмнікі ці то ў вясковых багацейшых гаспадароў, ці то ў вялікіх савецкіх гаспадарках. І тут сав. улада застасоўвuje цікавы вынаход: у некаторых мясох сарганізавалі машына-тарктарныя станцыі, якія на невялікую заплату арапі, сеялі, жалі і малацилі для тых сялян, каторыя ня мелі коняў.

Каб палажыць канец умацаванью індывідуальнага карыстання зямлёю, у 1927 г. апрацаваны, а 15.XII.1928 г. выданы былі новыя правілы арганізацыі сельскай гаспадаркі. Сталін і кампартыя сталі кіраваць на поўную колектывізацыю вёскі. Дзеля таго што вёска сама ня вельмі гарнулася да колектываў, а шмат дзе паставілася зусім варожа, асабліва заможная частка вёскі, кампартыя высіла з гораду 10 тысяч камсамольцаў, якія мелі малое паняцце аб працы на ральлі, але затое шмат мелі сілы

каб гнаць сялян у колектывы прымусова.

Ад гэтага часу датуецца занепад у сельскай гаспадарцы СССР. Раптоўна падаеколькасць жывёлы, якую сяляне, гнаныя гвалтам у калгасы рэзалі. Прыйжджаючыя на вёску камсамольцы заставалі сялян перад піўнімі і манаполькамі, дзе яны напіўшыся плакалі і пракліналі ўладу, якую іх да гэтага давяла. У некаторых мясцовасцях колектывізацыя даводзіши амаль да 80—90 працэнтаў. Вынікі яе не далі на сябе доўга чакаць. Калі яшчэ ў 1928 г. было ў СССР 26 міліёнаў съвіній, то ўжо ў 1929 г. было іх толькі 20,4 міл., у 1930—13 міл., а ў 1931—7,8 міл. Лік авец з 133,3 міліёнаў у 1929 г. апаў да 57,2 міліёнаў у 1931 г. Тоё саме было з каровамі, тоё саме з канямі. — Напалоханы вынікамі „сацыялізацыі“ і бачачы, што далейшая прымусовая колектывізацыя да нічога добра га не давядзе, Сталін выдаў сваё пісьмо аб „головокруженіі от успехов“ і аб „унтерах Пришибаевых“, аднак гэта суітасць не ратавала. У Саветах пачынаеца голад. Што-раз менш вывозіша заграніцу, а некаторыя часы мусіць наці купляць для сябе продуктага. На Беларусі, а асабліва на Украіне, дзе сяляне прывыклі да індывідуальнай гаспадаркі, перажываюць незвычайні цяжкія часы. Непаслушныя багацейшыя сяляне, кулакі, якіх паводле савецкай тэорыі павінна быць у кожнай вёсцы ад 3—5 прац., ма-

ka. Amal nia ūsie bakteryi ў маlace prapadajuć, kali nahreć jaho da temperatury 90—100 hradusaū, značycsa prosta, øækul małako nie zakipić. Nia treba, kab małako doüha kipielę, lepš na't bylo-b, kab varyć daüzej biaz kipieńnia. Apošnija zaściaroha duža ważnaja dla małych dziaciej, jakija kormiacca jašče amal nia vyklučna małakom. Dzicia, kormlejaje stała varanym małakom, dastaje razvalnieńnia żywata i budzie chudzieć.

Pieravaranaje (pasteuryzowana)e) małako možna śmieć pić, moža jano stajać pa niekalkinacca hadzin i daüzej, kali tolki bylo šylna začynieniye ū butelcy. Najbolšaja na't haračynia tady ničoha jemu nie paškodzić.

Karystajucca inšym sposabam, kab małako nia kisla, nie psavałasia ahułam, kab bylo smašnaje ibieśpiečnaje. Manholi i Japoncy zamarožvajuć małako.

Robiac jašče h. zv. suchoie małako, ci inakš małako „ū parašku.“ Sušać jaho, nalivajučy ū vialikija dasudziny, mocna padahravajučy i pamahajučy adnačasna paravač.

Jašče inšy sposab — heta małako skondensowanaje. Šmat mo' chto bačyū u 1919-20 hadoch, kežli ū nas na vioskach davali jaho ludziam roznyja

amerykanskija misii. Tuteka małako varycca, až pakul nia budzie jaho u 2-3 razy mienš. Pašla, daðaúšy cukru, nalivajuč u blašanki. Jasna. Sto małako ū parašku i skondensovane treba u blašankach šylnia začynić i zalutavać.

Sviežaje małako, ci pieravaranaie, zusim čystaje, h. zn. biez bakteryiau, moža adnak być škodnym i jakha tym, kamu jano najbolš patrebnaie, małym dzieciam. Celaha nieražviedzienaha małaka im nie dajem, bo zaraž u ich budzie volnaśc. Novanarodžanamu da adnej čaści małaka treba dalić try čaści pieravaranaie vady. Miesiačnamu dziciaci na 1 čaść małaka — 2 čaści vady. U 3-im i 4-m miesiacy — na 2 čaści małaka — 1 čaść vady. Ad 4-ha da 8-ha miesiaca — na 3 čaści małaka — 1 čaść vady i ad 8-ha miesiaca možna davać celaje małako.

Dziela-ž taho, što małako karovy mienš sałodkaje, maje mienš cukru čvmsia małako žančyny, treba na kožnych 100 hramaū małaka dać 2,5 hramy cukru; inakš — na šklanku ražviedzienaha małaka adnu harbatniuju lyžačku cukru.

Karystajemsia nia tolki samym małakom, ale tak-sama i jahonymi produktami. Da henych produktaū naležač: "masła, syr, maślanka, syratka i inšyja.

сава высылаюца „в нестоль отдаленные места, для усвоенія новых земель“. За час калектывізацыі Савешкая Украіна страціла (высланы і памерлі з гола-

ду) каля 8 міліёнаў асоб. Савешкая земляробская гаспадарка апынулася ў тупіку.

(Канец будзе).

Інж.-аграном П. З.

A P T A II

Валачыся, сівы конік,
Не далёка да канца...
Сем барознаў у загоне...
Цесна троху для сяўца...

Што-ж мой конік, прыстаеш ты,
Лоб спускаеш да калень?..
Пэўна думаеш пра нешта...
Мо' пра жытва, пра ячмень?

Мо' авес табе прысьніўся?
Праўда, даўна каштаваў...
А мо' толькі замарыўся?
Чаму цяжка галава?

Mo' як я і ты чакаеш
Лепшай долі із зарой?
A іці прыйдзе... ты ня знаеш, —
Hy, загон хоць зааром!

Лічыш лепшай тую долю,
Каб цябе не запрагаць,
Каб гуляць сабе у волю,
A ня поркаца-араць...

Не, мой конік, я ня гэтак
Ў лепшай долі жыць хачу...
Араць буду, вясну й лета, —
Hy — звіднене у вачу...
Г. Новік.

DOLA SIALAN PAD UŁADAJ FARONAŪ

(Z historyi Ehiptu)

Najchutčej z usich narodaū švietu ražvilisia kulturna i stvaryli haspadarstva ehipcijanie. Jany žyli ū Afrycy na pabiarežzy vialikaj raki Niļu. Heta raka štohod rehularna ū adnu paru vychodzic z svaich bierahou i šyraka razlivaje svaje vody, raznosiačy wielmi ūradžajny muł; vody Niļu apadajuć pašla ū svaje naturalnyja bieraphi; taksama rehularna Ehipcijanie na hetych papłavoch Niļu siejali ūsiakaje zboža i aharodninu, a hod mieryli ad ražlivu da ražlivu.

Z postupam kultury ehipcijanie pačali hetyja ražlivy Niļu rehulavać, kab vada raznosiła muł mahčyma najšyrey i najdalej pa jahonych pabiarežzach. Heta ich uświedamiła ab patrebie i nieabchadnaści arhanizacyi, što daviało da stvareńnia haspadarstva.

Ehipt, jak haspadarstva (dziaržava), paustaū da 4.200, abo i bolš hadoū prad naradžeñiem Chrysta. Hetaje haspadarstva pratrywała niekalki tysiačau hadoū, pakul jaho nie zavajavaў perski karol Kam-biz za 525 h. prad naradžeñiem Chrysta.

U ehipieckim haspadarstwie na čale stajaū faraon, inakš — karol, a „niżej“ byu hetki hramadzki padzieł: žracy — duchavienstva, vajaki, abšarniki, čynoūniki, miaščanie, sialanie i niavolniki.

U Ehiptie ūsia ziemla ū asno-vie bylo ūlasnaściam faraona. Faraon razdzialau ziamlu svaim pad-danym vialikim abšarnikam ū adny ruki; vialikija abšarniki ad siabie razdzialali ziamlu mienšym abšarnikam; hetyja mienšyja tvaryli sia-rednich abšarnikaū, a siarednija

małych. Siarednija i małyja abšarniki davalii ziamlu sialanam, jakija ū ehipeckim haspadarstwie byli niavolnikami.

Slovam, haspadarstvienna ar-hanizacyja ehipcijan svajo sialan-stwa bylo addaūšy ū niavolu panom abšarnikam; pavodle ehipeckaha zakonu ūsle niavolniki-ludzi byli ūlasnaściam faraona, abo vialikich i siarednich abšarnikaū. Abšarniki svaje dvary pradavalii razam z ludźmii; sialanie pracavalii pieravažna na ralli, ale brali ich i na inšyja raboty.

Sialanie ū Ehiptie sastaülali najbolšuju čaśinu ūsiaho nasiel-nictva, ale nijakaha prava ū haspadarstwie nia mieli. Mieli tolki abaviazak — pracavać i pakorna słuchać pana. Dziela hetaha sialanie byli wielmi biednyja. Bahaćiem dzialilisia pany z haspadarstwem.

Dola sialan byla znosnaja tolki tady, kali na prastole byu dobracha serca faraon, abo lepšy biez-pasredny pan — abšarnik, ad katorha sialanie brali ziamlu na abrabortak.

Slovam, Ehipt — heta kałyska ludzkoj kultury i cywilizacyi, jakaja ū značnaj miery ūvajša ū sklad i sučasnaj kultury eūrapejskaj, pieradajuć razam z kulturnymi zdabyčami sivoj minuščeny i sposaby vykarystyvańnia pracy sialan i robotnikaū. Ureście treba adznačyć, što ehipcijanie pieršyja prydumali sposab pierdavańnia dumak na piśmie — vydumali piśmo; jany ražvili navuku — matematyku, astronomju, historyju, medycynu i inšyja haliny viedy.

Jašče ab Biełaruskaj Him-nazii ū Vilni

Pałažeńnie adzinaj u hranicach Polskaj Rečypaspalitaj siarednijaj školy — Biełaruskaj Filii Dzieržaūnaj Himnazii im. J. Słavackaha ū Vilni z kožnym hodam ciažeja. Himnazija heta, jak my ūžo pisali, uciśnuta ciapieru ciesnaje i niavyhodnaje pamieškańnie, pry hetym razdzielenaja pryvatnej kvateraj na dźvie čaści. Z pryčyny ciesnaty niasumierna ahraničany lik prymja novaüstupajučych vučniu. Novaüstupajučja kandydaty spatkajucca z niepakalnnymi pieraškodami na ūstupnych ekzaminach — słabaja znajomaść polskaje movy, z pryčyny nienaturalnaści ū pačatkavaj škole, i niāümieňnia pisać pabiełrusku, z pryčyny poūnaje adsutnaści biełurskich pačatkavych škołaū dla biełurskaha nasielnicstva. Sioleta na ūstupnych ekzaminach, pry ja-kich byu specyjalny vizytatar z Kuratoryi, z 38-mioch kandydataū zdało ekzamin tolki 21 asoba. Pry hetym na nastupny hod, jak daviedvajemsia, paūstaje jašče adna trudnaśc — u isnujučy internat, jaki utvorany z internatu Biełuruskaha Dabradzieinaha T—va, mając być prymanya vučni tolki z Vilenskaha vajavodztva. A treba viedać, što z druhich vajavodztva, aprača Vilenskaha, biełruskaja himnazija maje bolš 100 vučniu, jakija dasiuž žyli ū internacie. Hetyja ūsle trudnaśc, zrazumiela, paħrażajuć i isnavanju samoj himnazii.

Voš-ža nad hetymi trudnaściami ū Biełaruskaj Filii Dzieržaūnaj Himnazii im. J. Słavackaha 26 červenia siol. radziū Bačkaŭski Kamitet hetaj škoły. Ułažu jon memoryjał, katory 27.VI siol. delehacyja Bačkaŭskaha Kamitetu padała Vilenskamu Školnamu Kurataru, kab pradstavić školnej uładzie ciažkaje pałažeńnie škoły, staviačy hetkija punkty: patrebu adkryćcia dla biełurskaha nasiel-nictva biełurskich pačatkavych škołaū, a tak-ža navučańnia biełurskaha jazyka ū isnujučych polskich škołach na terytorii zasie-lennaj biełuruskim nasielnicstvam. Pry hetym Bačkaŭski Kamitet prosić Kuratorju pašyryć pamieškańnie Vil. Bieł. Himnazii, addajučy joj, ūspomnienju vyšej, pryvatnemu kvateru, jakaja himnaziju dzielić.

Dziela apieki nad pryezdnyimi vučniemi, Bačkaŭski Kamitet pa-stanaviū sarhanizavać na vosień vučnioškuj bursu.

— Z biełaruskaha žyćia —

Vysialeńie biełaruskich zakońnikaū a.a. Maryjanaū z Dru. U m. Dru kala łatvijskaj hranicy ūžo daňno isnuje katalicki klasz-tar ajcoū Maryjanaū. Zakoń-niki hetyja viali cichuju reli-hijnu i kulturna-aśvietnuju pra-cu, zdabvajujučy siarod nasielnic-twa vialikuju prychilnaśc. Sioleta adnak administracyjnyja ūłady pryzkazali im pakinuć Druju da 10 červienia. I sapraūdy, zakońniki vyjechali z Dru i zatrzymalisa ū adnej z susiednich miascovaściaū (za 6 klm. ad Dru). Pašla adnak na intervencyju Rjca Hienerała hetaha zakonu A. Cikoty z Rymu ū Varšavie, bieł. zakońnikam było pazvolena viarnucca ū Druju, ale nie na doúha, bo 23.VI., palicyja vywiezła ūsich biełaruskich zakoń-nikaū z Dru. Nia vywiezli tolki adnaho zakońnika, ksiandza-pala-ka. Prožiščy vywiezienych biełaruskich ksiandzoū-zakońnikaū na-stupnyja: a. Jazep Dašuta, a. Kazimier Smulka, a. Vitalis Chamion-ak i a. Jury Kašyra.—Treba ska-zač, što pierad hetym duža pa-hany, prosta pravakatarski artykuł ab bieł. zakońnikach nadrukavaū endecki „Głos Narodowy“, a tak-ža krakański, „Illustr. Kur. Codz.“ Jašče tak varoža i tak hłupa prociū bie-łarusaū nicho nia vystupaū. — Ab usim hetym budzie pamiata-vač historyja... Ciažki sapraūdy budzie ušpamin...

Vysialajuć i a. Jazepa Hermanoviča. Daviedvajemsia, što administracyjnyja ūłady vysialajuć tak-ža i a. Jazepa Hermanoviča z Vilni, katory jość superyjoram Klaštaru a.a. Maryjanaū u Vilni i katory sioleta świątkavaū 25-tyja ūhodki svajho ksiandzoūstva. Ja-mu ūžo dany termin pakinuć Vil-niu da 10 lipnia sioleta. Ciažki los biełaruskich ksiandzoū.

Biełaruskaja Pilihrymka ū Kalvaryju. Sioletniaja Biełaruskaja Pilihrymka ū Kalvaryju, jaką adbyłasia 12.VI., była sapraūdy strojnaj i vialikaj. Ludziej było da 700 asob. Pachod praz m. Vil-niu i pašla ū Kalvaryi viali i ha-varyli kazańi sioletniaja biełarus-kija ksiandzy—jubilaty: Ks. J. Her-manovič i Ks. V. Šutovič, a tak-ža Ks. red. Ad. Stankievič. Praz uvieś čas u pachodzie byli śpiava-nyja bieł. relihijnyja piešni. Pili-hrymka zakončana była ū Kalva-ryjskim kaściele bahaslavienstvam.

Novaja sproba kamasacyi Biełaruskaha Muzeju. Dva hady

tamu nazad ūłady dziaržaūnaje administracyi ū Vilni zaprapana-vali kiręničtву Biełaruskaha Mu-zeju, kab zhadziłasia źlić hety Muzej z polskim Muzejem T-va Pryjacielau Navuk. Tyja-ž ułady prypynili tady nievalikuju dziar-žaūnuū dapamohu Muzeju, kato-rajja jšla pierad usim na apłatu muzejnaje kvatery ū kazonnym budynku. Adnak, ani biełarusy, ani polski Muzej na hetkaje źlićcio nie zhadzilisia. Spravaj zacikaviła-sia Varšava, i stul było zahadana ūznavić Muzeju dapamohu.

Ciapier-ža novaja sproba ko-masacyi... Vilenskaje vajavodzta ūžiarnułasia da dyrektara Bie-łaruskaha Muzeju hr. A. Łuckieviča i zaprapanavała stvaryć z Biełaruskaha Muzeju dy z muzejnaje zbor-ki Litoūskaha Navukovaha T-va „Rehionalny Muzej,“ jak ustano-vu dziaržaūnuju. Hetaja ūłasnaśc biełaruskaha narodu mieła stacca ūłasnaścjał Polskaha Haspadarstva. Hr. Łuckievič ūłady zaprapanava-li „dobra płatnaje“ stanovišča ki-raūnika „Rehionalnaha Muzeju.“

Dziela taho, što Biełarusk Mu-zej ni ū jakim vypadku nie pavini-en i nia moža ūtracić svajho nacyjanalna-biełaruskaha abličča i svajej samastojońsci, i ličačsia z volaj sv. p. Ivana Łuckieviča, katory hety płod pracy ūsiaho žycia svajho addaū Biełaruskemu Navukovamu T-vu z tej umovaj, kab z jahonaje zborki byť stwo-rany muzej biełarusk, a nia nieki inšy,—hr. A. Łuckievič ad zroble-naje jamu prapazyci admoviūsia.

U suviazi z hetym ułady jznoū spynili vydavanuju dahetul na ūtrymańnie Biełaruskaha Muzeju dziaržaūnuju dapamohu.

Biełaruskaje hramadzianstva, biazumoūna, pavinna padtrymać svoj Muzej ū ciažkoj dla jaho chvilinie, nie pavinna adnak tak-ža maūčać Bieł. Nav. T-va, jano ūšiu spravu pavinna naležna vy-sviatlić prad usim kulturnym śvie-tam i biełaruskim narodam. Bie-łaruskemu Muzeju nia z łaski nale-žycza pomač ad Haspadarstva. Ka-li adnak jaje nia budzie, dyk bieł. hramadzianstva, pry naležnaj pa-stanońcy spravy, pavinna ūtrymać i ūtrymaje jaho svaimi achviarami.

Sprava „Bieł. Krynicy.“ Naj-vyšeji Sud pastanovu Vil. Akr. Sudu, jakoj spyniena „Bieł. Kryni-ca,“ nadoviačy skasavaū i spava viarnułasia ū Vil. Akružny Sud. Adnak aprača hetaha „Biełarusk-

ja Krynica“ jašče maje na sabie i druhoje spynieśnie, katoraje znachodzicca ūžo ū druhoj sudo-vaj instancyi.

«Снапок» nia vychodzić užo. Unijacki bieł. časapis „Zlu-čeńie“ piša, što Pravaslaūnaja Mitrapolija, na žadańnie admini-stracyjnych uładaū, pierastała wy-dawać časapis dla bieł. pravaslaūných dzietak „Снапок.“

M. Zabejda piaje bieł. pieśni dla Ameryki. Slaūny naš mastak Michał Zabejda-Sumicki z 15 na 16 lipnia ūnačy a hadzinie 2–3-ciąj budzie piajać biełaruskija piešni praz radyjo z Varšavy na Ameryku. Piešni hetyja buduć nadava-nyja na chvali SPW—22 m., 13.6 mc, abo SPD—chvala 26 m. siła 11 mc.

Harmazacyi biełaruskich narodnych pieśniaū. Slaūny ukrai-niski kampazytar Aleksandar Ko-šyc pryslaū z N.-lorku dla Bie-łaruskaha Choru R. Šyrmy ū Vilni 6 novaapracavanych biełaruskich narodnych pieśniaū.

Druhi dobra znany ukraiński kampazytar M. Hajvoronski, tak-sama z N.-lorku, pryslaū 3 apra-cavanya sabo narodnyja biełarus-ki piešni.

Harmanizacyja hetych pieśniaū wysoka mastackaja i jany sapraūdy uzbahačvajuć našu muzyčnuju kulturę.

Biełarusy ū polskich dema-krataū. 10.VI u polskich demakra-taū A. Łuckievič pračytaū referat ab sučasnym pałažeńni biełaruskaha narodu ū Polščy.

Z vydavieckaje nivy. „Zani-cy Biełaruskaga Navukovaga Ta-varystwa.“ Výdańie nieperyja-dyčnaje. Sšytok 1. Vilnia 1938 h. Bač. 12. Canna 1 zł. Jość hetu zbor-nik cikavych i cennych navuko-vych artykułau.

„Kalośce“ — biełaruskij navukova-litaraturny i hramadzki kvar-talny časapis, knižka 2 (15). Adras redakcyi: Vilnia, Zavalnaja 1. Padiska na hod 2 zł. Canna knižki 50 hr. — U Knižcy 2 (15) apra-ča biełaruskich litaraturnych tvo-raū i bieł. navukowych artykułau, jość addzieły pašviačanyja litara-tury litoūskaj i hružinskaj.

Uspamin z Kalvaryi pad Vilniaj. Vydańie II dapoūneniaje Biełaruskaha Katalickaha Vydaiectva. Vilnia 1938 h. 40 bač. Canna 5 hr. U knižcy hetaj padany biełaruskija relihijnyja piešni i karotkaja historyja Kalvaryi.

ШТО ЧУВАЦЬ

Польскія палітыкі што-раз часцьцей падчырківаюць, што Польшч гэта моцарства — вялікае гаспадарства, каторае павінна вясьці сваю палітыку самастойна і заапекавацца, згуртаваць калія сябе ўсе меншыя гаспадарствы на ўсходзе Эўропы, як Румынію, Літву, Латвію, Эстонію і Фінляндью, а так-жа здабыць сабе прыхільнасць Швэцыі і Мадзяршчыны (Вугрыі). У сувязі з гэтым мін. Бэк адбывае адпаведныя падарожы заграніцу. Апошнім часам ездзіў ён у Швэцыю і Эстонію. Міністр Бэк канкрэтна ўжо працуе над стварэннем блёку ўспомненых гаспадарстваў на чале з Польшчай і хоча быццам, каб блёк гэты мог супроцтвавацца Саветам, а нават, калі будзе трэба, і Нямеччыне. Пакульшто аднак падарожы і місія мін. Бек не выклікае нават прыхільных водклікаў у прэсе заінтэрасаваных і вышэйназваных гаспадарстваў. Перад усім няпрыхільна аб гэтым блёку адзвалася Літва. Няпрыхільныя так-же галасы латвійскіх палітыкаў апубліковала француская прэса. Літоўская газэта „Летувос Жінёс“ піша, што Польшч перад усім павінна выраўнаць адносіны з сваімі суседзямі, пераканаць іх аб сваім міралюбівым намеры і вырачыся імпэрыялістычных мэтаў. — Вобак плянаў мін. Бека, ген. Жэлігоўскі, а так-же і іншыя выдатныя польскія палітыкі пашыраюць думку „славянскае ідэі“, якая зводзіцца да таго, каб калія Польшчы згуртаваць усіх славянаў, за выняткам расейцаў, і стварыць блёк, які мог-бы супроцтвавацца Маскве і Нямеччыне. У рамках „славянскае ідэі“ мела-б быць вырашана і нацыянальнае пытаныне беларускае і украінскае. Трэба аднак сказаць, што нічога канкрэнтага і рэальнага для зьдзейснення славянскае ідэі ў польскім яе выданні няробіцца, ды агулам першыя польскія выступленыні ў гэтым кірунку не бяруць належна пад увагу сапраўдных імкненіяў Беларусаў і Украінцаў, а гэтым самым адразу ня можна лічыць на тое, што ўдасца правесці „славянскую ідэю“ ў жыццё. — 18.VI.38 памёр маршалак польскага Сойму Ст. Цар. Новым маршалкам Сойму выбраны б.

прэм'ер і тварэц Безпартыйнага Блёку палкоўнік Славэк. Цяпер адбываецца надзвычайная сесія Сойму, на якой разглядаюцца розныя законапраекты.

— Дзень 12-га чэрвеня, якога так шмат хто баяўся, прайшоў у Чэхаславаччыне спакойна. У гэты дзень закончыліся там выбары ў самаўрад, якія паказалі, што найбольшыя ўплывы маюць сярод чэхаў дэмакраты. Уплывы чэскіх скрайных партый зменышліся. Сярод немцаў найбольшыя ўплывы мае Гэнляйн, які поўнасцю падпарафкавае Гітлеру. Агулам калія Чэхаславаччыны наступіла ўспакаеніне. Між урадам і нямецкай нац. меншасцю йдуць перагаворы, каторыя маюць давясьці да згоды. Да аканчальнага аднак вырашэння справы яшчэ далёка, бо немцы ўсё-ж моцна настроены супроць Чэхаў.

— У Францыі наступіў разлом сярод сацыялістаў. Левае крыло пакінула сацыялістычную партыю, а правае, на чале з б. прэм'ерам Блюмам, выказалася за ўрадам Даляд'е, проці апазыціі нацыяналістаў і камуністаў. Такім чынам у Францыі аканчальна разарваўся „людовы фронт.“ — Нядаўна ў французкім парляманце камуністычныя паслы пабіліся з пасламі нацыяналістычнымі. Бойка паўсталая з прычыны спору ўсправе Гішпаніі.

— У ліпні месяцы мінае ўжо два гады, як у Гішпаніі трывае хатняя вайна. Палажэньне ўрадаўцаў сапраўды вельмі цяжкае. Фашысты ўсьцяж напіраюць і бамбардуюць усе места, каторыя займаюць урадаўцы. Так напр. порт Алікантэ ад 25 V быў ужо бамбардаваны больш 30 разоў. Пробы Англіі давясьці да замірэння не далі ніякіх вынікаў. Ды ўрэшце Англія і Францыя не памагаючы ўрадаўцам, а дапускаючы помач для ген. Франка з Нямеччыны і Italii, прычыняюцца да зыністажэння Гішпаніі. На ўсіх фронтах у Гішпаніі ідуць цяжкія бай.

— У Савецкай Беларусі калія Менску выкрыта тайная антыкамуністычная радыёстанцыя ў якой працавалі агенты Г.П.У. Калі іх раскрылі, дык яны не паддаліся. Пачалася страляніна, ў выніку якое абслуга радыёстанцыі была забіта. У Савец-

ЛІСТЫ

Pjanicaў зачыняюць у клеткі. У m. Bostonie (Ameryka) burmistr zahadaў, kab dva razy iu tydzień łavić pjanicai, začyniać ich u žaleznyja kletki i važić pa mieście dla naśmieški. U innych źa miestach u Amerycy burmistrz zahadywajūc navat začynać pjanicai u kletki z dzikimi žviarami, kab tam jany sa strachu, čviarazieli. — Dobry sposab baračby z pjanstvam. — Nie pamahajuć razumnyja słowy, dyk moža damoža publičny styd i strach!

Strašnaja katastrofa ū Kitai. Niedaloka Kantonu ū Kitai zdarylisia dva ciahniki, z pad ablonkaў jakich vyciahnuli 100 trupaў i 100 ciažka raniennych člavieck.

Pieršy kirmaš lekarskich ziołak adbyisia sioleta 24.VI u Vilni. Treba skazać, što hadoūla, žbirańnie i handal lekarskimi ziołkami ū našym kraju üzrastaje. Syrej ab hetym napišam inš. razam. Utapiasia 9 asob (sialan i sialanak) u race Buh kala m. Orli, jakija pierazdžali łodkaj na sienakos, katoruji zallili chvali vady.

Strašennaja bura z hradam praniaslavia nadoviačy nad Ašmianskim pa-vietam. Straty ahramadnyja.

Rasstralali 384 hienerała. Hazety pišuć, što ū Sovietach za apošni hod rasstralali 384 hienerała.

Karespondencyja z kraju z pryczyny niastačy mesca ū hetym numary „Śl. Moładzi“ nia možam zmiašcić.

кай-жа Украіне, у Кіеве, украінцы адкрыта выступаюць ужо проці Сталіна, што выклікала вялікую сэнсацыю, бо дагэтуль адкрыта ў СССР проці Сталіна ніхто ня выступаў. — У хуткім часе над польскай граніцай маюць адбыцца вялікія манэўры савецкай армії.

— На Далёкім Усходзе апошнімі днямі японцы за усякую цану хацелі прарваць кітайскі фронт і заняць ваеннае кітайскае места Ганкоў. Супроць гэтага кітайскі шмаб прыказаў разакапаць тамы (грэблі) вялікай Жоўтай Ракі, з якое хлынула вада і заліла ніжэй паложаныя аколіцы занятыя японцамі. Вада гэта затапіла 5000 японскіх ваякаў, 250 гарматаў і калі 80 танкаў, і адначасна калі 300.000 кітайскіх жыхараў. Страты страшныя, але наступ на Ганкоў затриманы. Эта съведчыць, што кітайцы ад японскага наступу бароніца і будуць бараніца ўсякімі спосабамі, чаго не спадзяваліся японцы, каторыя думалі, што кітайцаў разаб'юць гуляючы. Апрача гэтага кітайцы стараюцца пазыкі ў Францыі і Англіі, у Амерыцы-ж закупілі зброі за 21 міліён даляраў. Знача вайна на Далёкім Усходзе зацягваеца на доўгі час.

jp.

Kruci dy mieru znaj

(Adkaz „Беларускаму Фронту”)

Niepaważna vyhladaje, kāli chto-nie-budź małady nia mają svaich ustalenyh panladaū, daloka adnak horś, kāli čałaviek starejšy dy jścę z vysejsaj aśvietaj pacynaje ūkac sam nia viedaje čaho: raz navoryc adno, drugi raz druhoje, krucic, caplajecca da inšyń i na inšyń zvalvaje ūsie biedy. Siadami takich ludziej na biełaruskim liruncie ū sučasny moment idzie ks. mgr. V. Hadleūski i svaim časapisem „Biełaruski Front”. Hety časapis usciaž ūkaje da ušich prycēpkaū, a asabiliwa da „Šlachnu Moładzi” i ūzo nia moža vyciargiec, kād nie zrabić jako-miebudiž nam prutyčki. Razumiejem, jak škodnaj dla biełaruskaka ruchu jośc nia-zhoda i sprečki, nia možam adnak nie baranicca ad biezpadstaūnych napadkaū „Bieł. Frontu”, jaki i ū apošnim № 6 z 5.VI.38 vypisvaje niabyvalyja rečy.

My uzo pisali, jak biezpadstaūna dy niacesna „B. Front” u minutach nadocn staraūsia pryspilic nam Krajino biazbožniakaū i Lenina, tady kāli „Šlachnu Moładzi” vystupau i vystupaje suproc kamunistau a tak-ža i suproc biazbožniectva. Pisali my tak-ža, jak da biežkaniečnaści „B. Front” cverdziū, ūto Šl. Mol. vioū niejkija hutarki z „Kurjeram Powisz”, kāli hetych hutarak nia byto. Nie pierastaje tak-ža „B. Front” pisac, ūto „Sl. Mol.” byu prociū ažyuleńnia dziejańscy „Bieł. Hapsadarskaja Zviazu”, tady kāli „Šlach Mol.” jak-raz vystupiu nia prociū „Zviazu”, ale prociū pisaniny „B. Frontu”, katoraja dawała ūladam padstavy dla žlikvidavańnia Bieł. Haps. Zviazu. — Voś jak pisau u № 10 z 5.XI.37 „Bieł. Front” u zacieciem „Ažyuleńnie dziejańscy Zviazu”, dzie dastoūna netak skazana: „Jak my culi, założany ū 1928 n. d-ram Janam Stankiewičam „Biełaruski Hapsadarski Zviaz” ažyialeje svaju dziejańscy. Mety „Zviazu” takija samyja, jak i začynienaha „Bieł. Instytutu Haps. i Kultury”... Dalej: „Pažadana bylo-b, kab „Zviaz”... zamianiū zakrytyja biełaruskija arhanizacyi”... — Cniba-ž ūsim jasna, ūto takaja viestka dla „Zviazu”, i anułam dla biełaruskaka žycia jośc škodnaj. Bo kāli piśacca, ūto „Zviaz” majce takija samyja mety, jak arhanizacyja zakrytaja i majce henuju za-krytu arhanizacyju zamianič, to tym ūladam, jakija zakryli papiaredniuju arhanizacyju, dajucca-ž tyja samyja matyv i dla zakrycia „Zviazu”. Pracytausy takiju viestku my i zapytalisa, ci neta biazlūždzie ci pravakacyja, bo tak jano vynladala i vynladaje, a „B. Front” pierakručvaje kata da nary nahami i piša, ūto „Sl. Mol.” byu prociū ažyuleńnia „Zviazu”, tady, kāli ūspraudy „Sl. Mol.” praz uvieś čas adnosiusia da netak spravy vniemi prychilna... — Voś jak vynladje etyka i česnaść redaktara „B. Frontu”.

U adnym z apošnicen numaroū „Bieł. Frontu” redaktar jano z minkaj vialikaha znataka biezpadstaūna caplajecca i da čas. „Kalośsie” to teje, ūto ū netym časapisie nadrukavany artykul ab Zabejdzie-Sumickim, u jakim cytujucca z kitajskaj hazety „Gun-Bao” adpaviednyja skazy ū rusejskaj movie. Redaktar „B. Frontu”

chapiūsia za dumku, ūto kitajskaja ha-zeta drukujecca pakitajsku, i kaža z na-smieškaj, ūtreba bylo dać cytatū ū ary-hinale h. zn. pakitajsku, abo ūzo pabie-laruskui. Tymčasam kitajskaja hazeta „Gun-Bao” vycinodzić u džviuch movach — u kitajskaj i rusejskaj i jakraz cytatū ū „Kalośsie” padana ū aryhinale. Dyk dziež tut praviny „Kalośsie”? Pravinaū, jasna, niam, a joś złoś i demahohija „Bieł. Frontu”.

Dziūnuju ūspraudy rolu adyhryvaje „B. Front”. Hdnačsna treba skazac, ūto dziūnya ūspraudy, pieratomi pieražyvaje i redaktar „B. Frontu” ks. V. Hadleūski. Jahonya pahlady dziūna ūniennya. Voś naprykład u 1934 h. ks. V. Hadleūski ū svaim referacie na ūhodki 25.III.1918, ab niasprytnej telehramie Rady Bieł. Nar. Republiki da niamieckaha cara Vilhelma ū 1918 h., kazaū netak: „Unladajučy-sia na hetu sprawu (na sprawu telehramy — r.e.d.) ū perspektivje 16-ci hadoū, my dachodzim da prakanańnia, ūto vy-syika telehramy byla pamylkaj”. („Bieł. Krynicka” 1934, № 19). A ū 1937 h. ab hetaj-ža telenramie jon-ža kaža: „Ja choc nia byu inicyjataram telehramy, adnak uvažau jaje razam z usiej Radaz za akt vialikaha dyplomatyczna značeńnia”. I ciapier ks. V. H. telehramu netuji baronič. („B. Front” za m-c śniežań 1937 h.)

Dalej ks. Hadleūski, pačynajučy vydavač „B. Front” i havoračy, ūto budzie ūkac srodkau na vydavańnie hetaha časapisu, vykazaūsia vialikim prychilnikam Ukraincaū i za supracouńictwą z imi, ūto zusim bylo zrazumielym. Tymčasam sio-leta ū № 5 z 5.V „B. Frontu”, u artykule „Uschodnija Eūropa i Biełaruś”, baju-cisia 40 milijonaū ukraincaū, radzić Ma-skvie i Varšavie ūkarnuć uvahu na Biełaruś, jakaja, „uziaušy spadčunu pa Polacku”, mahia-b paviašci „zaūziate je zmahańnie suproc Viatikaje Ukrainy, bo jana moža mieć „pretensiis” da biełaruskaha Paleśśia, Biełščyny, a navat Bie-lastočny — ūto pry viedamaj nacyjanal-naj dynamicy ukrainskaha narodu nrazić kłopatami dla biełaruskaha narodu”.

Kali „Chr. Dumka” ūkarnuć uvahu na takiju niepažadanju i nieaktualnuju ūsučasny mament pisaninu „dla dabra biełarusk-ukrainskich adnosinaū i ūto na sprawu hetych adnosinaū, biazumoūna, nia moħuć mieć upływu takija varožja vystupleni, jak niejkaha Pilipčuka ū ukrajiniskim „Bieł. Frontu”, dy ūto plany „B. Frontu” jakraz zýchodziacca z planami polskana sanacyjna - nacyjanalistyčnaha palitycy dr. Bobžanskaha, dyk „B. Front” udaje, ūto ab Bobžanskim nia čū i kaža, ūto „B. F.” u 1936 h. ab ukrainach pisali vun jak prychilna... — Vybačacie, ale ū pavažyńcich ludziej pryniata ūvažać ūznamy apošniaje słowa, a nia toje, ūto jone navaryū paru hadoū tamu nazad... Ale nie na hetym kančajucca niekon-sekvencyi i pieratomi ks. V. Hadleūskaha.

Viedajem, ūto ks. Hadleūski ū svaim časie byu probaršcam u ūzodiškach Vialejskaha pav. i adtul dumaū navat pryaści bieł. pilihrymkū ū Kalvaryju. Praūda, nia zrabiū hetana nie z svaje viny, ale pašla ū 1935 h. braū udziel u bieł. pilihrymkū, iadžanaj Bieł. Kaściel. Kami-tetam u Vilni. Sioleta i letaś, kāli arha-nizavalasia biełaruskaja pilihrymka ū Kal-

Pashťovaja skryinka

П. Граніту: Апавяданыні атрымалі, разгледзім, падробны адказ будзе пасъля. Прывітаньне!

Я. Кісялю: Верш „Вясна” слабава-ты. Ня вытрымана форма, разъмер. Радзім больш чытаць і пяра на кідаць, бо здольнасці да яго ū Вас ёсьцы.

М. К.: Патрэбнае Вам пасъведчаньне ўжо выслана. Прывітаньне!

К. Бунтарнаму: Каэрспандэнцыю выкарыстаем, вершы думкай добрыя, ня вытрыманы аднак у разъмеры і рытме.

Ф. Хаванскаму: Адзін верш „To kraîna tвая” надрукую, рэшта слабая і да друку не падходзяць. Аб басьні будзем магчы гаварыць тады, як атрымаем яе ёсю — гэтага што прыслалі— мала.

С. Х.: Матарыялы атрымалі, дзя-куем, у меру магчымасці будзем вы-карыстываць. Вітаем!

Ал. Г-ры: Апошня вершы ня вытрыманы думкай і разъмер у іх кульгае. Пісаць аднак можаце, дык больш працујце над сабой і над сва-імі творамі.

Я. Брылю: Усё атрымалі, дзякуем, адказ будзе ū хуткім часе пісъом.

Ю. Кр.: Часапіс будзем высылаць і чакаем на абязданае.

Я. Л.: Вершы, на жаль, слабыя, жарт і караспандэнцыя добрыя і яны будуць выкарыстаны! Прывітаньне!

С. Кр-ні: Вершы слабаваты і да-друку не падходзяць, пяра аднак на кідайце а больш чытаць бел. knižak i pišyce.

Ал. Шабл.: Верш слабы і папра-viċcъ яго не магчымы, папрабуйце пі-саць каэрспандэнцыя і апавяданыні.

Na dapamahovy fond biełaruskaj moładzi pry „Sl. Mol.”

Žodzishnaja hrupa Biełaruskaj Pilihrymki achviarawa 2 zl., Jan Baryovič—20 hr., J. Lachovič—30 hr. i K. Fiedarovič—30 hr.

Usim achviaradaūcam ſčyra dziakujem.

Red. Kal. „Slachu Moładzi”

varyu i kāli ūsie badaj biełaruskija ča-sapisy ū kožnym numary padavalii ab joj viestki, bo nia kožny numar akuratna na viosku dachodzic, ks. V. Hadleūski ū „Bieł. Fronte” ani sloūcam nie ūspamia-nu ab biełaruskaj pilihrymcy i ani sio-leta ani ū min. hodzie ū bieł. pilihrymcy nia braū udzielu. Biełaruskija-ž pilihrymki majue ūspraudy vialikaje relihijnaje i nacy-janalnaje biełaruskaje značeńnie i ū ich biaruć udziel biełarusy ūsich kirunkau, za vyniakam kamunistau.

Nam, maładomu biełaruskamu pakale-niu, hledziczy na žycio starejšich biełarusa i pracyujučy na biełaruskaj nivie, ūspraudy stydna, kāli tyja bieł. dzie-jačy, katoryja, zdajecca, zdabyli ū bieł. žyci i autorytet i mieli mahčymaśc być prykładam dla moładzi, drabniejuć, raž-mieňvajucca, putajucca, lomiaccia, pia-rečać samy sabie i kaniec-kancou ho-niačsia za svajej pierarosjaj ambicyjaj, ūkodziać biełaruskamu adradženskamu ruchu.

J. N.

„Шлях Моладзі” рэдагуе Рэдакцыйная Калегія. Друквеца ў Бiełaruskaj Drukarni i.m. Fr. Skaryny ū Vileńsi (Zawalna 1-2) коштам працы: Я. Багдановіча, Я. Найдзюка і А. Шутовіча.

Адрис рэдакцыі і адміністрацыі: Вileńsi, Zawalna вуліца № 1—2 (Wilno, Zawalna 1—2). „Шлях Моладзі” выходитца два разы ū mesiac: 5 i 25. Падліska на год 2 зl. i 50 gr., на паўгоды 1 зl. 50 gr., на 3 mes.—75 gr. Цана аднаго экзэмпляра 15 грошаў. — Заграніцу ūdavia drazhaj. — Нумар картатэкі „przekazu rozrachunkowego” 59.

Выдавец: „БЕЛПРЭС”.

Рэдактар: Я. Найдзюк.